

ЗА ЛЕНІНСКІЯ КАДРЫ

Орган парткома і прафкома Бел. Дзярж. Універсітэта

№ 6(35)

19 сакавіка 1937 г.

№ 6(35)

Дзень Парыжскай Комуны — дзень МОПРа

Споўнілася 66 год з дня абвешчання Парыжскай Комуны. Упершыню ў гісторыі чалавечтва парыжскія рабочыя спрабавалі ажыццявіць дыктатуру пролетарыята.

Таварыш **Сталін** на ўсесаюзнай парадзе стаханавцаў прамысловасці і чыгуначнага транспарту гаварыў: «З усіх рабочых рэвалюцый мы ведаем толькі адну, якая сям-так дабілася ўлады, — гэта Парыжская Комуна. Але яна існавала нядоўга. Іпа, праўда, прабавала разбіць аковы капіталізма. Але яна не паспела разбіць, і тым больш не паспела паказаць народу матэрыяльныя рэзультаты рэвалюцыі».

Парыжская Комуна праіснавала 72 дні. За гэтыя дні Комуна выдала рад законаў і мерапрыемстваў, накіраваных на таліп-ціне становішча працоўных мас. Але Комуна не магла ажыццявіць поўнацэнна дыктатуру пролетарыята.

Парыжская Комуна пала таму, што ў рабочага класа не было свайго адзінай рэвалюцыйнай партыі, не было жалежнага кіравніцтва. Комуна не мела апоры ў працоўнага сялянства — гэтага саюзніка рабочага класа. Парыжская Комуна не разбіла і не знішчыла да канца старую буржуазную дзяржаўную машыну, не прымяла дастатковай рэвалюцыйнай пільнасці і неспрыяльнасці да ворагаў, камунары не арганізавалі барацьбы супраць знешніх і ўнутраных ворагаў. Парыжскія камунары — байцы барыкад у шмат разоў слабей былі праціўніка. Усе гэтыя прычыны прывялі да паражэння Комуны.

Наша партыя ў барацьбе за перамогу пролетарскай рэвалюцыі «скарыстала вопыт Парыжскай Комуны». «Парыжская Комуна, — пісаў **Ленін** у пачатку 1918 года, — паказала вялікі прыклад спалучэння пачыну самастойнасці свабоды руху, энергіі, размаху знізу і дабравольнага, чуждага палбоні цэнтралізма. Нашы Саветы ідуць па тэму-ж шляху» (**Ленін**, т. XXII, стар. 166).

Вось чаму дзень 18 сакавіка, дзень Парыжскай Комуны стаў днём МОПРа — днём міжнароднай салідарнасці і дапамогі барацьбітам рэвалюцыі.

Раздзіраемы супярэчнасцямі капіталізм і асабліва найбольш жудасная азявэрала форма яго — фашызм шукае ратунку ў вайне супраць СССР, у вайне супраць іспанскага народу. Агнявое калёца зараз сцігвае фашызм вакол Мадрыда, які абараняе гераічны іспанскі народ. Фашысцкія ваты забіваюць людзей, знішчаюць лепшыя помнікі культуры, разбураюць дамы Мадрыда і іншых гарадоў. Лік забітых і раненых — афар фашысцкага мянцэла ў Іспаніі — больш 300 тыс. З іх толькі 10 проц. — байцы забітыя на фронце, а ўсе астатнія — мірнае насельніцтва: жанчыны, старыкі і дзеці.

Такую жудасную расправу мараль зрабіць над працоўнымі нашай любімай сацыялістычнай краіны людзям XX стагоддзя — фашысты і іх агенты — трафіцкі-канізюёўскія гадзі. Трафіцкія бандыты пашлі на службу міжнароднаму фашызму і хацелі па частках распрацаць нашу краіну, з дапамогай фашыстаў Германіі і Японіі аднавіць у нас капіталізм і наклаці фашысцкае ярмо на працоўных нашай дудунай краіны.

Вось чаму працоўныя нашай краіны да канца выкрываюць і актыўна змагаюцца са зdraдніцкай нашай сацыялістычнай рэвалюцыяй.

У дзень Парыжскай Комуны савецкае студэнцтва бітае гераічны іспанскі народ, які з усіх мужнасцю змагаецца за шчасце і волю для працоўных Іспаніі, за мір для працоўных усяго свету, супраць азявэрала фашызма, які хоча навізаць сусветную імперыялістычную бойню і ў першую чаргу супраць бацькаўшчыны працоўных усяго свету — нашай сацыялістычнай радзімы.

РАЗГОРНЕМ ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬНУЮ РАБОТУ


Універсітэцкая арганізацыя МОПР налічвае каля тысячы чалавек. Ёсць рад факультэтаў, якія нядрэнна разгортваюць работу сярод членаў МОПР. Сакратар ячэйкі МОПР фізмата тав. **Зеневіч** мае 100 проц. ахоп студэнтаў членствам МОПР. Ён вынісвае мопраўскую літаратуру, выконвае фішплан па збору членскіх узносаў, праводзіць і інтэрнацыянальную работу. Тав. **Зеневіч** на гарадской канферэнцыі МОПР быў узнагароджан граматай ЦК МОПР. Добра працуе і тав. **Лукіна** па біяфаку.

Але агульным недахопам усіх нашых

факультэцкіх мопраўскіх арганізацый з'яўляецца тое, што слаба разгорнута масавая інтэрнацыянальная работа, не даецца паказу жыцця і барацьбы рэвалюцыянераў усіх краін, няма пісьмовай сувязі з працоўнымі, якія томяцца ў турэмных засценках.

Мопраўскаму актыву неабходна наладзіць гэты ўдзел работы. Партыйныя, комсамольскія і профсаюныя арганізацыі, і наш друк (як шматтыражка, так і наасенныя і факультэцкія газеты) павінны ў гэтым дапамагчы.

РОТМАН, ЮДЗІН.



Мопраўскі актыў БДУ.

ТОЛЬКІ УЗНОСЫ ЗБІРАЮЦЬ...

Па хімафу амаль усе студэнты саставляюць членамі МОПР. Членскія ўзносы збіраюцца акуратна; але іншай работы бюро ячэйкі МОПР зусім не праводзіць. Мопраўская дошка аднаўляецца адзін-два разы ў год. Не праводзіцца ніякай масавай агітацыйнай работы.

Бюро ячэйкі, у прыватнасці сакратару ячэйкі тав. **Ларчанка**, трэба не абмяжоўвацца збіраннем членскіх узносаў, а шырока разгарнуць масавую інтэрнацыянальную работу. Нядрэнна было-б павесіць карту Іспаніі і кожны дзень адмячаць аперацыі рэспубліканскіх войск.

КУР'ЯНАВА, РУБІНШТЭЙН.

АБ ТЭАРЭТЫЧНЫХ КАНФЕРЭНЦЫЯХ

Студэнты і навуковыя работнікі універсітэта ў гуртках партналітасветы займаліся глыбокім вывучэннем двух найвялікшых дакументаў нашай эпохі — Сталінскай Канстытуцыі пераможнага сацыялізма і даклада тав. **Сталіна** аб Канстытуцыі. На адбыўшыся ў лютым месяцы тэарэтычных канферэнцыях гурткоў комсамольскай і профсаюзнай секцы падведзены вынікі вывучэння і засваення студэнтамі гэтых найвялікшых твораў марксізма-ленінізма.

Значэнне гэтых канферэнцый велізарнае. І перш за ўсё ў тым, што канферэнцыі прайшлі на навукова высокім ідэа-тэарэтычным узроўні і паказалі, што абсалютная большасць студэнтаў не навярхоўна, а грунтоўна засвоіла Сталінскую Канстытуцыю. Значэнне канферэнцыі вялікае і тым, што ў ёй прымала ўдзел каля 800 чал. Больш 100 чалавек выступала з дакладамі і прамовамі. Не прапагандысты, а слухачы гурткоў выступалі ў якасці прапагандыстаў і агітатараў.

Актыўнасць на канферэнцыях — паказальнік таго, што агромная маса студэнцтва прышла на канферэнцыю падрыхтаванай. Заслухання на канферэнцыях даклады (каля 60) і выступленні паказалі, што большасць таварышоў не навярхоўна, а сур'ёзна засвоіла Сталінскую Канстытуцыю. У сваіх дакладах для лепшага раз'яснення Сталінскай Канстытуцыі тт. **Элісон, Ганчароў, Міцнэвіч, Окунь,**

Крышчановіч, Ліпоўскі, Колас, Бабіцкі, Судароў, Паляноў, Скурато-віч, Маркевіч і іншыя звярталіся да твораў класікаў марксізма-ленінізма, да нашай жывой сацыялістычнай сапраўднасці. Іх даклады з'яўляліся лепшымі дакладамі на канферэнцыях.

Частка-ж таварышоў, як **Прэйс, Шкрабаў, Кандан, Рудэрман, Семянцоў, Шаўцоў, Чыстоўскі** і іншыя аднесліся не сур'ёзна, паказалі навярхоўнае знаёмства з Канстытуцыяй. Некаторыя з іх, напрыклад, тав. **Прэйс**, у сваім дакладзе на тэму: «Аб буржуазнай крытыцы праекта Канстытуцыі» зусім абыйшоў пераўзыхваўшую сталінскую крытыку буржуазных і фашысцкіх «крытыкаў», а абмежаваўся пераказам артыкула т. **Тыселя**.

Патрэба адзначыць, што на канферэнцыях комсамольскіх гурткоў ідэа-тэарэтычны ўзровень дакладаў і выступленняў быў вышэй, актыўнасці больш, сама арганізацыя іх была лепшай, чым на гуртках профсаюнных палітшкол.

Гэта вынік таго, што камітэт ЛКСМБ не стаў у баку ад гэтай важнай справы.

Канферэнцыі, падводзячы вынікі вывучэння, з'явіліся і сродкам далейшага палітвышчэння і раз'яснення Канстытуцыі і даклада тав. **Сталіна**.

Арганізацыя і правядзенне аналагічных канферэнцый — карысная і патрэбная справа. **Дачэнт В. СЫЦЬКО.**

Правядзенне дэмакратычных выбараў—гэта справа вельмі сур'ёзная. Гэта вельмі сур'ёзны экзамен для нашай партыі ў сэнсе праверкі яе сувязі з масамі, працаздольнасці і аўтарытэта нашых партыйных арганізацый у масах».

(З даклада тав. **Жданава** на Пленуме ЦК ВКП(б) 26 лютага 1937 г.)

Павысім актыўнасць і боездольнасць кожнага камуніста

Партыйная арганізацыя нашага універсітэта аднадумна і з вялікім задавальненнем ухваліла гістарычнае рашэнне Пленума ЦК ВКП(б). Пастанова Пленума вывучалася на партыйных сходах універсітэта і на партыйных занятках школ.

Выступаючы на сходзе таварышы гаварылі аб грубым парушэнні партыйнай дысцыпліны ў нашай партарганізацыі. Так, напрыклад, партыйны камітэт не адчытваўся перад сваімі выбаршчыкамі з 1933 года, хоць змянілася за гэты час 5 сакратароў парткома. З 7 членаў парткома 5 былі кааптаваны. Парторгі факультэтаў **Еўсюкевіч, Грыф і Гантман** не выбіраўся на сходах партыйных груп і не адчытваўся перад імі. Прэзідыум партыйных сходаў не выбіраўся, а «запрашаўся» сакратаром парткома, або вызначаўся па спісу.

Гэта парушэнне дэмакратыі захавалася яшчэ і зараз у профсаюзнай арганізацыі. Так, камуніст **Пукерман**, праводзячы сход студэнтаў фізмата, прэзідыум не выбіраў, а старшынстваваў сам. Усё гэта прыводзіла да таго, што актыўнасць камуністаў падала. У выніку чаго цяпер на сходах выступае некалькі пастаянных прамоўцаў, адначасова ёсць група «маўчалыкаў», якія ніколі не выступаюць на сходзе, або выступаюць вельмі рэдка (**Фрыдман, Ротман, Дэрэш** і іншыя).

Партком не ўцягнуў усіх камуністаў у партыйную работу і не ўсе яшчэ маюць партыйныя даручэнні. Некаторым камуністам партком даручаў збіраць членскія ўзносы дабраахвотных арганізацый (**Гантман і Бернштэйн**). Гэта работа не дае росту і арганізацыйнага навыку.

Пастанова Пленума ЦК ВКП(б) абавязвае нашу партарганізацыю перабудаваць сваю работу і павысіць актыўнасць і большавіцкую боездольнасць кожнага камуніста.

Партарганізацыя аднадумна адобрыла пастанову Пленума ЦК ВКП(б) аб выключэнні з рады партыі **Бухарына і Рыкава**, якія самкнуліся з контррэвалюцыйнымі трацкістамі і разам з імі здрадзілі сацыялістычнай радзіме.

Сход патрабаваў ад органаў пракуратуры Саюза ССР у найхутчэйшы тэрмін расследаць усю контррэвалюцыйную зладзейскую дзейнасць правых адпачленцаў і аддаць іх пролетарскаму суду.

ОДЗІНЕЦ.

ДАПАМАГЧЫ СТУДЭНІКАМ-МАЦЕРАМ

Часта ў гутарцы са студэнтамі сустракаешся з пытаннем, як сумясціць вучобу з нараджэннем і выхаваннем дзіці. Пытанне здаецца складаным і цяжкім, але гэта не верна.

Насіць званне студэнткі-мацеры не павінна быць страшным для жанчыны нашай краіны. Раскажу аб сабе: да канца першага паўгоддзя я рэгулярна наведвала заняткі на IV курсе фізмата, за тым я здала ўсе залікі на выдатна, а з 22 студзеня ў мяне нарадзілася дачка. Прыемна сумяшчаць выдатную вучобу з універсітэце, работу ў комсамольскай арганізацыі і быць шчаслівай мацерыю. Але цяпер я сустралася з цяжкасцю, як аставіць дома на дзень дачку і пайсці на заняткі. Мне здаецца, што такіх мацяроў у нас многа. А таму я прапаную арганізаваць пакой для дзяцей. Няхай для пачатку гэты пакой будзе не зусім абсталяван, але гэта да-ло-б нам магчымасць паспяхова прадагваць вучобу і выхоўваць сваіх дзяцей. Прашу прафком і рэктарыят абмернаваць гэты пытанне. **СТРУПІНСКАЯ.**

Да канферэнцыі навукова-даследчых гурткоў студэнтаў

Пара ад размоў перайсці да справы

Пастанова ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб вышэйшай школе зусім ясна ўказвае на неабходнасць разгортвання навукова-даследчай работы ў вышэйшых навучальных установах. Разгортванне навукова-даследчай работы асабліва важна ва ўніверсітэце, дзе рыхтуюцца кадры навуковых работнікаў.

Публікуемыя сёння матэрыялы аб становішчы работы ў навукова-даследчых студэнцкіх гуртках паказваюць, што за апошні час работа заглохла.

Навукова-даследчая работа на біяфаку

У пачатку гэтага навучальнага года, на біяфаку была праведзена пашыраная нарада загадчыкаў кафедраў і навуковых работнікаў сумесна з студэнтамі-выдатнікамі. Там былі абмеркаваны канкрэтныя планы работы кожнай кафедры і магчымасці разгортвання навукова-даследчай работы студэнцкіх гурткоў. У выніку з 39 выдатнікаў біялагічнага факультэта выдучу навукова-даследчую работу 21 чалавек.

Усе студэнты, якія працуюць над тэмамі, выконваюць разам з гэтым навуковую работу. Выдатнік Хацінскі працуе над пытаннем вітаміна «С». Выдатніца Дайнава вядзе работу па пытанню вітаміна «А».

Найлепш пастаўлена работа ў кафедры фізіялогіі раслін (загадчык кафедры праф. Годнеў), дзе працуюць 8 чалавек і кафедра заалогіі беспаспаўнакных, дзе працуюць у 2 гуртках 10 чалавек (загадчык кафедры дацэнт Гусева).

Для правяркі работы кіраўніцтва і абмену вопытам на факультэце рэгулярна выпускаецца бюлетэнь «За марксісцка-ленінскую біялогію». Усяго ў гэтым годзе выпушчана 7 нумароў.

Канферэнцыя навукова-даследчых гурткоў, якая будзе праведзена ў бліжэйшы час, выявіць і наказа нашы поспехі і недахопы.

ПЯТРОВІЧ.

Ажывіць работу гурткоў

На другім і трэцім курсах фізічнага аддзялення фізмата ёсць усе ўмовы для разгортвання навукова-даследчай работы сярод студэнтаў, але ўсё-ж гурткі не працуюць.

На другім курсе гурток стварыўся яшчэ ў першым семестры, нават былі размеркаваны тэмы, аднак да гэтага часу гурток ні разу не збіраўся.

Студэнцкія арганізацыі павінны безадкладна актывізаваць работу гурткоў.

НЕКРАШЭВІЧ.

Тэмы засталіся на паперы

На гістфаку БДУ існуе некалькі кафедраў, але работы іх не чуваць. Са студэнцкімі навукова-даследчымі гурткамі справа абстаіць не лепш. Яшчэ задоўга да зімовага адначынку былі праведзены арганізацыйныя заняткі двух студэнцкіх гурткоў: па гісторыі сярэдніх вякоў (старшыня Санега) і гісторыі Беларусі (старшыня Стрыгельскі). Прафесар Перцаў даў нават тэмы. Тэмы ўзялі тт. Санега, Млюцін, Залучная і іншыя. Але да гэтага часу мы не пачулі шмоднага дакладу. Таксама і ў гуртку па гісторыі Беларусі.

Як дэканат, так і профарганізатар факультэта не прымаюць ніякіх мер для разгортвання работы студэнцкіх навукова-даследчых гурткоў.

ГРАШЧАНКА.

Абаронная работа... па загаду

Уся наша краіна, як і працоўныя ўсяго свету, адзначыла Міжнародны комуністычны жаночы дзень.

Нельга сказаць, што дэканат геафака стаяў у баку ад жаночага свята. Намеснік дэкана тав. Стрыльцоў якраз у гэты дзень—8 сакавіка, падкрэсліваючы яшчэ раз сваю адданасць, любоў і сімпатыю да жанчын, выдаў нават спецыяльны загад нумар 13.

Вы, чытач, напэўна, думаеце, што пажаданы намеснік дэкана ў сваім тварэнні па поведзе жаночага свята абавязкова выносіў падзяку лепшым выдатніцам, або прэміраваў іх...

Але ён не з такіх, каб пісаць тое, што кожны чакаць можа. Пісаць, дык пісаць

У мінулым годзе, у час падрыхтоўкі да навукова-даследчай канферэнцыі, работа ажывілася, але факультэты гэта зразумелі як чарговую «кампанію».

Цяпер мы бачым, што амаль на ўсіх факультэтах работа навукова-даследчых гурткоў праходзіць незадавальняюча.

Вучэбная часць БДУ і прафком зусім не кіруюць гэтай работай і абмяжоўваюцца размовамі. Пара ўжо ад размоў перайсці да справы.

Навукова-даследчыя гурткі не працуюць

У канцы мінулага навучальнага наўгоддзя на геафаку былі арганізаваны тры студэнцкія навукова-даследчыя гурткі: пры кафедах геабазнаўства, фізічнай геаграфіі і мінералогіі. Кожны гурток паасобку склаў план работы. Удзельнікі гурткоў атрымалі ад кіраўнікоў адпаведныя тэмы, але план работы не выконваецца, студэнты не працуюць над узятымі тэмамі. Галоўная прычына ў тым, што кіраўнікі кафедраў нічога не робяць, каб зацікавіць студэнтаў, прывіць любоў да навукова-даследчай работы.

Другая прычына ў тым, што дэканат замест дапамогі перашкаджае планавай рабоце студэнтаў, а іменна: ніколі не паведамляе, калі канчаецца дысцыпліна і рантам вызначае здачу залікаў. Гэта не дае магчымасці студэнтам весці сістэматычную работу ў гуртках.

СУДАРАЎ.

Работа аслабла

На хіміфаку за апошні час значна аслабла работа навукова-даследчых гурткоў. Пры кафедах арганічнай хіміі (праф. Казлоў) у пачатку навучальнага года быў арганізаван гурток з 6 чалавек, але ў сучасны момант засталася толькі двое: у прафесара Казлова працуе т. Васілеўскі і ў дацэнта Пракалчука — т. Цыганкоў.

Пры кафедах аналітычнай хіміі (праф. Ермоленка) гурток налічвае на паперы 16 чалавек, але з іх працавалі ў першым паўгоддзі 8 чалавек. Кіраўнік гуртка тав. Будкевіч прапанаваў рашаць задачы аналізу капінаў усіх пяці груп неавычальным сістэматычным ходам аналізу, а метадамі, якія ўдзяляюць класічны ход аналізу. Студэнт Ануловіч рашаў задачу бессерава-зартным ходам аналізу (пры дапамозе амыла). Студэнты Пятровіч і Зінкевіч работалі капінальным метадам. Студэнты Зайдэль і Сіюно правяралі дзейнасць аksamат-іёна на капіны ўсіх пяці груп. Студэнты Маркевіч, Карпучок, Туміловіч і іншыя таксама працавалі ў гуртку.

Але ў другім паўгоддзі работа гэтых самага дзевяці гуртка на хіміфаку таксама заглохла.

Трэба адзначыць асаблівую ўвагу, якую ўдзяляе праф. Нікіфараў (кафедра фізічнай хіміі) тым студэнтам, якія працуюць пад яго кіраўніцтвам (Банюшко, Міцкевіч і Чарчэс). Ён дае сістэматычны ўказанні аб выкарыстанні маючайся літаратуры, дапамагае ў рабоце.

Дрэнна, што пры кафедрах не вядзецца ніякай растлумачальнай работы сярод студэнтаў па ўдзяленні іх у гурткі. Нават кіраўніцтва існуючымі гурткамі за апошні час пушчана на самазек.

ЗАЙДЭЛЬ, ПЯТРОВІЧ.

ВЫШЭІ РЭВОЛЮЦЫЙНУЮ ШЛЫНАСЦЬ

Наша комуністычная партыя і геніяльны правадыр працоўных тав. Сталін базлігасна вялі і вядуць барацьбу з контррэвалюцыйнымі трацкістамі і правымі адшчапенцамі. Таварыш Сталін неаднаразова паўтараў, што там, дзе не працуюць мы, там за нас працуюць нашы класавыя ворагі. Апошнія падзеі на фізмаце гэта яскрава пацвярджаюць.

У мінулым годзе трацкіст Зэльдзін распаўсюджаў сярод студэнтаў контррэвалюцыйную трацкіскую літаратуру і праводзіў антысавецкую работу, за што быў выключан з партыі і ўніверсітэта.

У гэтым годзе ён зноў прабраўся ва ўніверсітэт. Звязаўся з Катлоўскім, які ў мінулым меў вымову за распаўсюджванне контррэвалюцыйных анекдотаў. Яны ўдвух сталі праводзіць контррэвалюцыйную работу. Гэтыя абнаглеўшыя чужакі, карыстаючыся блізарукасцю партыйнай і комсамольскай арганізацый факультэта, спрабавалі ад асобных контррэвалюцыйных выступленняў перайсці да больш шырокай падпольнай работы на факультэце, асабліва на ІІ курсе.

Пад выглядам арганізацыі гуртка аспіранта яны арганізуюць групу студэнтаў

ІІ курса, дзе вядуць апрацоўку часткі студэнтаў, праводзяць сваю «выхавальную» антысавецкую работу, распаўсюджаюць контррэвалюцыйныя анекдоты.

Скарыстаўшы працаваўшага ў рэдкалегіі «свайго чалавека» Мар'ясіна, сына былых буйных гандляроў і ўтайшага сваё сацыяльнае паходжанне пры паступленні ва ўніверсітэт і комсамол, яны зацікаваюць крытыку студэнтаў, не даюць ім праз насценную газету выступаць з крытыкай работы гэтай групы.

Аб існаванні групы ведалі некаторыя студэнты і нават комсамольцы. Толькі канчатковым прытупленнем класавай шлынацы можна растлумачыць тое, што гэтыя факты выкрыты толькі цяпер. Класавы вораг беспакарана арудваў на працягу доўгага часу пад носам партыйнай і комсамольскай арганізацый.

Студэнцкая грамадскасць з усёй суровасцю аднеслася да выяўленых ворагаў народу. Подлым падонкам трацкізма — Зэльдзіну, Катлоўскаму, Мар'ясіну няма месца ў нашых радах. Зусім правільна зрабіла адміністрацыя ўніверсітэта, выключыўшы іх з ўніверсітэта.

ДУЧЫЦКАЯ, КАЧЫНСКІ.

ВЯЛЬМОЖА і ГРУБІЯН

Наша партыя выходзіць сярод сваіх членаў скромнасць, чэснасць, праўдзівасць і добрасумленныя адносіны да даручаемай работы.

Але ў нас ёсць такія комуністы, якія не жывуць яшчэ чванства і безадказных адносін да даручанай работы. Загадчык парткабінета тав. Маханек з'яўляецца членам парткома. Але работа парткабінета наладжана дрэнна. Там ніколі не знойдзеш патрэбнай літаратуры, каб падрыхтавацца да палітзаняткаў або да правядзення гутаркі. Архівы газет раскіданы, часта бывае, што кабінет зачынен, хоць на ім і вісіць шыльда «адчынен з 5 да 10 гадзін вечара». Нават і ў час работы кабінета няма адпаведнай абстаноўкі для заняткаў. Часта

можна бачыць Маханька, які лежачы на дыване з бруднымі банікамі трэма размаўляе і мяшае займацца.

Тав. Маханек лічыць, што арганізацыйна-кансультацыйны прапагандыстаў да чарговых палітзаняткаў вычэрпваецца работа кабінета. Абомен вопытам прапагандыстаў і якасць прапаганды яго не цікавяць.

У штодзённым жыцці ён некультурны, калі заходзіць у накрі да дзяўчат, то ніколі не ступае загадзя. Сядзіць у камнаце ў шапцы, лаліто і галошах. У адносінах да дзяўчат ён грубы і недакладны.

Крытыка на яго не дзейнічае. Ён лічыць сябе не падлягаючым крытыцы.

К.

БЮРАКРАТЫЧНЫЯ АДНОСІНЫ

Старшыня мясцовага БДУ тав. Шыдлоўскі праяўляе фармальныя, бюракратычныя адносіны да палітыка-выхавальчых мерапрыемстваў, якія праводзіцца сярод членаў мясцовага.

Так, 9 сакавіка павінен быў быць сход адміністрацыйна-тэхнічных работнікаў БДУ па пытанню аб пастановах пленума ЦК ВКП(б). Было дагаворана з тав. Шыдлоўскім, што ён праз прафоргаў паведаміць усіх аб сходзе. Але ў назначаны час прыйшлі толькі служачыя, ды і то толькі жанчыны. Здарылася гэта таму, што загадаў аб павешці для схода тав. Шыдлоўскі не паведаміў. Мужчыны раптам, што сход прысвечан 8 сакавіка і зусім не

прыйшлі. Што датычыцца тэхнічных работнікаў, то ніхто іх не паведаміў і на сход яны не прыйшлі. Цікава, што сам старшыня мясцовага тав. Шыдлоўскі не палічыў патрэбным прысці на сход і нават не ўпаўнаважыў каго-небудзь з членаў мясцовага гэты сход правесці. У выніку такой «падрыхтоўкі» сход прайшоў фармальна.

Такія выпадкі паўтараюцца ўжо не першы раз. Нядаўна скліканы мясцовам сход тэхнічных работнікаў быў сарван з-за таго, што не прыйшоў сам Шыдлоўскі.

Мясцом павінен рэагаваць на такія адносіны свайго старшыні да работы.

ШЫДЛОЎСКАЯ.

ТОЛЬКІ АБЯЦАЛІ

Даўно рэктарыят і прафком абяцалі арганізаваць гурток па маляванню, які дапамог бы і павучыў бы мастакоў-самавучак лепш маляваць, а тым самым даў бы вялікую карысць і БДУ.

Гурток гэты меркавалі арганізаваць вясной 1936 г. Аднак, калі знайшлі кіраўніка гуртка, рэктарыят і прафком раптам найшлі, што гурток не патрэбен.

Калі мы афармлялі калоны да сустрэчы маршалаў тт. Варашылава, Егоравы, Будзёнага, да сустрэчы Чырвонай Арміі і Каstryчніцкіх свят, то рэктар тав. Лоцманаў,

і т. Камінскі аяцалі, што гурток будзе арганізаван з новага бюджэтнага года. Калі надышоў час—нас пацешылі, што гурток будзе арганізаван у пачатку другога паўгоддзя. А цяпер раптам «абдумаліся». Тав. Камінскі адказаў прама, што «БДУ — не Акадэмія мастацтва» і што гуртка не будзе.

Гэтыя словы адбіваюць усю энергію ў нашых студэнтаў-мастакоў-самавучак да працы.

Просім рэдкалегію дапамагчы нам у гэтай справе.

ХАЦІНСКІ

УБРАЦЬ ХУЛІГАНА

Швейцар Балашэвіч на хімічных факультэце дазваляе сабе ўсялякія грубасці ў адносінах да студэнтаў. Ён таўкаецца, кідзе галошамі ў твар, на кожным кроку адпускае ўсялякія нецензурныя слаўчкі.

У БДУ не месца такім хуліганам. Трэба прызваць яго да парадку.

КУКІНА.

Няма праграм

На гістфаку ніколі не праводзіцца абаварэнне праграм, метадычных пытанняў работы факультэта, якасці чытаемых лекцый.

У хуткім часе неабходна зладзіць экзамен па гісторыі народаў СССР, а праграм студэнты яшчэ не маюць. Няма праграм і на гісторыі новага часу. Неабходна зараз-жа даць студэнтам праграмы.

Г.